

Камісія па справах непаўналетніх

246042 г. Гомель, вул. Ільіча, 51А

тэл. 53-69-23

Рэжым працы : 8.00 – 17.00

Перапынак на абед з 13.00 да 14.00

Выходныя дні – субота, нядзеля

Намеснік старшыні камісіі

Капянкова Ганна Віктараўна

Камісія па справах непаўналетніх Гомельскага райвыканкама ў сваёй дзейнасці кіруецца Законам Рэспублікі Беларусь ад 2003/05/31 года № 200 – 3 “Аб асновах сістэмы прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх” (са зменамі і дапаўненнямі), Палажэннем аб парадку ўтварэння і дзейнасці камісій па справах непаўналетніх, зацверджаным Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2003/12/10 года №1599 (са зменамі і дапаўненнямі) і іншымі нарматыўнымі дакументамі.

Камісія па справах непаўналетніх Гомельскага райвыканкама ў межах сваіх паўнамоцтваў у мэтах ажыццяўлення прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх праводзіць наступныя працэдуры :

- ажыццяўляе меры, прадугледжаныя заканадаўствам, па каардынацыі дзейнасці органаў, устаноў і іншых арганізацый раёна, якія ажыццяўляюць прафілактыку безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх;
- праводзіць комплексны аналіз прычын і ўмоў, што садзейнічаюць безнагляднасці і здзяйсненню правапарушэнняў непаўналетнімі, парушэнню іх правоў і

законных інтарэсаў, і на яго аснове распрацоўваюць комплексныя мерапрыемствы па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх, па абароне іх правоў і законных інтарэсаў у Гомельскім раёне, а таксама кантралююць іх рэалізацыю;

- абагульняе і распаўсюджвае станоўчы вопыт работы органаў, устаноў і іншых арганізацый раёна, якія ажыццяўляюць прафілактыку безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх, аказваюць ім арганізацыйна-метадычную дапамогу;
- праводзіць прававую прапаганду сярод непаўналетніх, педагогічных калектываў і грамадскасці;
- ажыццяўляе меры па абароне, аднаўленню і рэалізацыі правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх, выяўленню і ліквідацыі прычын і ўмоў, што садзейнічаюць безнагляднасці, беспрытульнасці, учыненню непаўналетнімі правапарушэнняў;
- ажыццяўляе кантроль за ўмовамі выхавання, навучання і ўтрымання непаўналетніх ва ўстановах, якія ажыццяўляюць прафілактыку безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх;
- звяртаецца ў суд па пытаннях, звязаных з размяшчэннем непаўналетніх у спецыяльныя навучальна-выхаваўчыя ўстановы, спецыяльныя лячэбна-выхаваўчыя ўстановы, а таксама па іншых пытаннях, прадугледжаных заканадаўствам;
- дае згоду на датэрміновае па ініцыятыве ўстановы адукацыі спыненне адукацыйных адносін з непаўналетнімі навучэнцамі, якія засвойваюць змест аднаго з відаў адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і не засвоілі змест адукацыйнай праграмы базавай адукацыі;
- разглядае скаргі і заявы непаўналетніх, іх бацькоў, апекуноў ці папячыцеляў, звязаныя з парушэннем правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх;
- аказвае дапамогу ў працоўным і бытавым уладкаванні непаўналетніх, якія вызвалены з устаноў крымінальна-выканаўчай сістэмы ці вярнуліся са спецыяльных

навучальна-выхаваўчых устаноў, спецыяльных лячэбна-выхаваўчых устаноў, садзейнічае ў вызначэнні форм уладкавання непаўналетніх, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, а таксама ажыццяўляюць іншыя функцыі па аказанні сацыяльнай дапамогі непаўналетнім, прадугледжаныя заканадаўствам;

- арганізуе аказанне дапамогі па навучанні, працоўным і бытавым уладкаванні непаўналетнім, якія датэрмінова спынілі адукацыйныя адносіны;
- прыцягвае грамадзян, якія маюць педагагічную адукацыю або вопыт працы з непаўналетнімі, з іх згоды для аказання дапамогі бацькам, апекунам ці папячыцелям у выхаванні непаўналетніх, указаных у абзацах шостым-васямнаццатым частцы першай артыкула 5 гэтага Закона;
- запрашае на свае пасяджэнні для атрымання інфармацыі і тлумачэнняў па разглядаемых пытаннях службовых асоб, спецыялістаў і іншых грамадзян;
- уносіць прадстаўленні ў дзяржаўныя органы і іншыя арганізацыі з мэтай ліквідацыі парушэння правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх;
- накіроўвае паведамленні ў органы пракуратуры ў выпадках парушэння правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх;
- уносіць прапановы аб прыцягненні да адказнасці службовых асоб дзяржаўных органаў і іншых арганізацый у выпадках невыканання імі пастаноў камісій па справах непаўналетніх, а таксама непрыняцця мер па ліквідацыі парушэнняў правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх, названых у прадстаўленнях камісій па справах непаўналетніх;
- прымяняе меры ўздзеяння ў адносінах да непаўналетніх, іх бацькоў, апекуноў ці папячыцеляў, іншых асоб у выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўствам;
- выконвае функцыі органаў апекі і папячыцельства пры вынясенні рашэння аб прызнанні дзіцяці маючым патрэбу ў дзяржаўнай абароне, аб адабранні дзіцяці ў бацькоў (аднаго з бацькоў), устанаўлення яму статусу дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, аб змяшчэнні дзіцяці

на дзяржаўнае забеспячэнне;

- ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх, прадугледжаныя заканадаўствам.

Нарматыўныя дакументы:

- [Дэкрэт № 18](#)
- [Закон № 200-3](#)
- [Інструкцыя № 47](#)
- [ПСМ № 1599](#)

Штомесяц у Гомельскім раённым выканаўчым камітэце ажыццяўляе сваю працу адкрытая прыёмная «Усё аб правах дзяцей» у кабінцеце 214 (камісія па справах непаўналетніх райвыканкама) з удзелам прадстаўнікоў аддзела адукацыі райвыканкама, упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, аддзела ўнутраных спраў райвыканкама, педагогаў-псіхолагаў і сацыяльных педагогаў.

Мэта адкрытай прыёмнай – аказаць максімальную кансультацыйную і практычную дапамогу грамадзянам Гомельскага раёна па пытаннях абароны правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх, апекі і папярэчальства, сацыяльнай абароны, аб'ектыўнасці прызнання непаўналетніх у статусе знаходжання ў сацыяльна небяспечным становішчы, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, сямейнага заканадаўства.

Запіс у адкрытую прыёмную ажыццяўляецца па тэлефоне 53-69-23, праз сацыяльную сетку «Вконтакте» (група «Камісія па справах непаўналетніх» <https://vk.com/club76397354>).

Інфармацыя аб працы адкрытай прыёмнай «Усё аб правах дзяцей» і запісы для кансультацыі размяшчаецца ў сацыяльнай сетцы, газеце «Маяк».

Мы вас чакаем!